

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 252 (6228) | 30 кастрычніка 1938 г., нядзеля | ЦЕНА 10 КАП.

ПРАВІЛЬНА РАЗМЕРКАВАЎ КАЛГАСНЫЯ ДАХОДЫ

Падыходзіць да канца сельскагаспадарчы год. Калгаснае сялянства павышае свае плады сваёй чэснай гаспадарчай працы на сацыялістычных палках, фермах.

Кіраўніцтва ўмовы ў гэтым годзе ва многіх раёнах не стрылі паспяхова росту ўраджайнасці. У старой паросай Расіі гэта была б яшчэ адна далатковая трагедыя абсалютнага, беспараўнага сялянства, новыя праасяляны голы, жабрата, холаду. Тая-ж лёс працоўнага сялянства капіталістычнага краіны, якое забалелена памешчыкамі, капіталістамі, вулжамі.

Прынцыпова іншае становішча навага савецкага сялянства. Дружная праца на сацыялістычных палках, нацыяналізацыя калгаснага асяродка, машынавая тэхніка, упорнае авальюнаванне аграрнага ўзросту — усё гэта стварыла магчымасць перамагчы прыродныя перашкоды. Калгасы нашай рэспублікі, як і ўсяго Савецкага Саюза, не толькі заматывалі добры ўраджай мінулага года, але ў рэальнасці ўраджай атрымалі больш мінулага года, чым забеспечылі далейшы рост заможнасці калгаснікаў.

Вось некаторыя прыклады. Калгас імя Беларускай асобай ваеннай акупцыі, Любанскага раёна, выдала на працягу года больш 5 кг. хлеба, каля 10 кг. бульбы, 2 рублі 50 копеек грыбшчыка, 4 кг. кармоў, мёд, гародніну і т. д.

Калгас «Будаўнік», Хойніцкага раёна, атрымаў з кожнага гектара па ўсёму калгасу па 18 цэнтнераў жыта і высокі ўраджай асяцінак культуры. На працягу года калгаснікі атрымалі каля 4 кілаграмаў зернавага, 11 кілаграмаў бульбы, 5 кілаграмаў кармоў для жывёлы і больш 1 рубля грыбшчыка. Самы калгасніка Адама Галаненкі, які склаўся з трох працадольных атрымлівае на свае працягу года выш 300 пудоў хлеба, 900 пудоў бульбы, 400 пудоў фуражу і каля 1.400 рублёў грыбшчыка.

На 8 рублёў грыбшчыка, шмат хлеба, бульбы, фуражу, гародніны і т. д. выдала на працягу года ў калгасе імя Куйбышава, Вабруйскага раёна. Самы калгасніка Паласа Паракхічэцкі толькі авансам атрымаў 90 пудоў хлеба, 510 пудоў бульбы, 4.210 рублёў грыбшчыка. Пры выдатковай размеркаванні ўраджая гэта калгасніка сям'я атрымала больш 8 тысяч рублёў грыбшчыка, больш 100 пудоў хлеба, 600 пудоў бульбы, 30 пудоў фуражу, 250 пудоў гародніны, 300 пудоў кармоў для жывёлы. Калгасніка Ефрасіня Чарнецкія толькі на асобаце ён заробленыя працягу года атрымаў 3.440 рублёў, 55 пудоў хлеба, 280 пудоў бульбы, 10 пудоў фуражу, 110 пудоў гародніны, 110 пудоў кармоў для жывёлы.

У калгасе «Чырвоны бераг», Аршанскага раёна, сярэдня ўраджай склаў 18 цэнтнераў ячменю, 17 цэнтнераў аравой пшаніцы, 8 цэнтнераў ільнянасці з гектара. На працягу года калгаснікі атрымліваюць па 4 рублі грыбшчыка, 2,5 кілаграма хлеба, 10 кілаграмаў бульбы, 5 кілаграмаў гародніны і т. д.

Падобныя прыклады можна прывесці з многіх іншых раёнаў рэспублікі. Усе гэтыя факты яскрава паказваюць на невычэрпальнасць магчымасці росту і росквіту, якія закладзены ў калгасным ладу.

Правільна размеркаваць даходы сродкаў калгаснікаў, у поўнай адпаведнасці са сталінскім статутом сельскагаспадарчай арцыі — важнейшая гаспадарчая палітычная работа, да правядзення якой павінен быць прыкавана ўрада ўсіх нашых партыйных і савецкіх арганізацый і зямельных органаў. Справа ідзе аб пільна, закрэпаченым інтарэсах кожнага калгасніка. Неабходна забяспечыць поўны ўчот усіх натуральных і грошавых даходаў калгаснага гаспадарства і павольна дабра аб разбаваранні і павольна, правярэнні, наколькі правільна ўданы і залічаны працягу года калгаснікам. Трэба забяспечыць, каб кожны калгаснік атрымаў на свае працягу ў поўнай адпаведнасці з колькасцю і якасцю затрачанай працы.

Совет Народных Камітэтаў Саюза ССР і ЦК ВКП(б) у сваёй пастаўе ад 19 красавіка 1938 года па пытанню размеркавання даходаў у калгасе рэзка асудзілі няправільную практыку, пры якой выключалі інтарэсы калгаснікаў захапляюцца выдаткаваным заплата многа на адміністрацыйна-гаспадарчыя патрэбы, на капітальнае будаўніцтва. На працягу года калгаснікі павінен быць размеркаваны на менавіта 80-70 проц. усіх грошавых даходаў калгаснага.

Трэба аднак прызнаць, што ва многіх раёнах рэспублікі з гэтай па-

Шчаслівая савецкая моладзь разам з усімі працоўнымі нашай радзімы святкавала ўчора слаўнае XX-годдзе Ленінска-Сталінскага комсамола.

Мільёны маладых савецкіх патрыётаў дэманстравалі ў гэты дзень гарачую любоў і адданасць сваёй мацеры — вялікай партыі большэвікоў, бацьку, другу і настаўніку вялікаму Сталіну.

СВЯТА ЛЕНІНСКА-СТАЛІНСКАГА КОМСАМОЛА

Юбілейны Пленум ЦК ВЛКСМ, прысвечаны XX-годдзю ВЛКСМ

Знамявальная дата — XX-годдзе Усесяюнага Ленінскага Комуністычнага Саюза Моладзі — была адзначана 29 кастрычніка ў Маскве юбілейным пленумам ЦК ВЛКСМ разам з грамадскімі арганізацыямі ў Вялікім театры Саюза ССР.

Да 18 гадзін театр запоўніла жывапрадана савецкая моладзь. Тут — камсамольскія актывісты, маладыя сталеўніцы фабрык і заводаў Масквы, прадстаўнікі Чырвонай Арміі, навукі, культуры, мастацтва, грамадскіх арганізацый. Сярод прысутных — многа старых камсамольцаў.

У яркія фарбы ўбрана сцена Вялікага театра. У глыбіні яе сярэд жывых кветкаў бюст Леніна і мастацкі партрэт таварыша Сталіна. Зале вялікае ізабражэнне ордэнаў Чырвонага Сцяга і Працоўнага Чырвонага Сцяга, якімі камсамол узнагароджаны за выдатныя баявыя заслугі ў эпоху грамадзянскай вайны і на фронце гаспадарчага будаўніцтва.

Святочны настрой, які пануе ў зале, нечакана выліваецца ў бурную, усхваляваную авіяцыю. На сцене паўляюцца таварышы Сталін, Молатаў, Кагановіч, Варашылаў, Андрэеў, Мікаеў, Ежоў, Жданав, Хрушчоў, Косарэў, Будзёны, Швернік. Тут-жа знаходзіцца і савецкая моладзь — таварышкі і таварышы. Тут-жа знаходзіцца і савецкая моладзь — таварышкі і таварышы. Тут-жа знаходзіцца і савецкая моладзь — таварышкі і таварышы.

З усіх калюў театра нясуцца волькі: «Нахай жыве таварыш Сталін!», «Прывітанне Сталіну!», «Таварыш Сталін камсамольскае сэрца!», «Нахай жыве таварыш Молатаў!». Сабраўшыся горада вітаюць правядар, настаўніка і друга савецкай моладзі, кіраўнікоў партыі і ўрада, Цэнтральны Камітэт магутнай большэвіцкай партыі, якая пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна выстаяла і ўзрадзіла многамільённы камсамол.

Авансія спіхае. Сакратар Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ тав. Косарэў гаворыць кароткую ўступную прамову. Ён гаворыць аб 20-годдзю шляху камсамола.

— Сёння мы, Ленінскі камсамол, — гаворыць тав. Косарэў, — палводем вынікі сваёй работы. Прайдзены шлях быў багаты. Але нас чакаюць яшчэ больш складаныя, яшчэ больш адказныя заданні. Пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі, яе Сталінскага Цэнтральнага Камітэта, Ленінскі камсамол здолее ўскрыць усе памылкі, недахопы ў сваёй рабоце і да канца выкарыстаць трапіскае бухарынскіх і шпіёнскіх і шкіднікаў, якія абманым шляхам прабраўся ў рады камсамола.

Тав. Косарэў абвясціла ўрачысты скарот, прысвечаны XX-годдзю ВЛКСМ, адкрыты.

У ганаровы прэзідыум пад грым рукапакланянняў выбіраюцца таварышы Сталін, Молатаў, Кагановіч, Варашылаў, Андрэеў, Мікаеў, Жданав, Ежоў, Хрушчоў, Дзімітраў, Хоце Дыяс, Тэльман.

З велізарным натхненнем і ўдзяльным скарот прымае прывітанне таварышу Сталіну.

УЗНАГОРОДЖАННЕ ОРДЭНАМІ СССР, МЕДАЛЯМІ „ЗА ОТВАГУ“ І „ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ“

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР за ўзорнае выкананне баявых заданняў, за доблесць і мужнасць, праяўленыя пры абароне раёна возера Хаган, ордэнамі Саюза і медалямі ССР узнагароджаны камандзіры, начальнікі састаў, чырвонаармейцы Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і павольна аховы, члены сям'яў камандзіраў, работнікі шпітальных і гандлёва-вага флота.

Ордэнамі «Красная Звезда» узнагароджаны 500 чалавек. У іх ліку — чырвонаармейцы Г. Н. Лысенка, А. П. Спяхіев, Н. І. Рожкін, Н. М. Петруч, Іскандэр Саліхав, малодшы камандзір В. П. Лыжын, А. Г. Мутарэў, нам палітрука Д. І. Луцінскі, ваенна-тэхнік Е. Ф. Марэеў, С. М. Лугоўнік, ваенфельдтар Т. А. Пахомав, Надзея Кандрапейна Надзуга, маёр К. Г. Рыбніцаў і іншыя.

Медалью «За отвагу» узнагароджаны 190 чалавек ўзнагароджаны медалью «За боевыя заслугі».

ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Савета Саюза ССР прызначыў тав. Андрэявіча Н. М. народным камісарам лясной прамысловасці Саюза ССР.

СНК Саюза ССР аслабілі тав. Анцельніка Н. М. ад абавязку намесніка старшын Камісіі Савецкага Кантроля пры СНК Саюза ССР у сувязі з пераходам яго на іншую работу.

Прэзідыум Вярхоўнага Савета Саюза ССР аслабілі тав. Рыжова М. І. ад абавязку народнага камісара лясной прамысловасці Саюза ССР.

Урачыстыя пасяджэнні, прысвечаныя XX-годдзю ВЛКСМ

Урачыстае пасяджэнне пленума Менскага гаркома камсамола, прысвечанае 20-годдзю Ленінска-Сталінскага камсамола, кароткай уступнай прамовай адкрывае сакратар Менскага гаркома ЛКСМБ тав. Рапапорт. У прэзідыуме займаюць месцы сакратары ЦК КП(б)Б тт. Панамарэнка і Грэкава, старшыня СНК БССР тав. Кісялёў, нарком унутраных спраў БССР тав. Наседкін, сакратары ЦК ЛКСМБ тт. Кавалькоў і Каралёў, сакратары Менскага абкома і гаркома партыі тт. Матвееў, Сміляр, Савіцкі, сакратары гаррайкомаў камсамола, члены бюро гаркома.

Паступае прапанова выбраць ганаровы прэзідыум: — Сталін!

І зал уздрыгвае ад грымю апладысментнаў. Усе прысутныя стаяць вітаюць лепшага друга савецкай моладзі, даўшага нам радаснае, шчаслівае жыццё, — Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна.

Шчыра апладыруюць удзельнікі ўрачыстага пленума, калі называюцца імяны верных саратнікаў вялікага Сталіна тт. Молатава, Варашылава, Кагановіча, Калініна, Андрэява, Мікаева, Ежова, Жданова, Хрушчова, Косарэва, Рулягова, Комінтэрна тав. Дзімітрава, тт. Тэльмана, Хоце Дыяса.

Слова для даклада аб XX-годдзі Ленінска-Сталінскага камсамола атрымаў сакратар ЦК ЛКСМБ тав. Кавалькоў.

За баявыя заслугі на франтах грамадзянскай вайны Ленінска-Сталінскі камсамол атрымаў вышэйшую баявую ўзнагароду — ордэн «Красная Звезда». За праўдзёную ініцыятыву ў справе

ВІЦЕБСК

Зал перапоўнен, месцы ў ім займаюць камсамольцы, маладыя сталеўніцы, прапярэсмы, прадстаўнікі армейскага камсамола, студэнты, інжынеры, тэхнікі, настаўнікі. У многіх грудзі ўпрыгожаны абароннымі значкамі.

Адкрываючы ўрачысты пленум, сакратар гаркома камсамола тав. Крыжэвіч перамае сваё сэрца прывітаннем тав. Сталіна, які вырастаў і выстаяў наш слаўны камсамол — комуністычнай партыі і яе вялікім правядарам Леніну і Сталіну.

Пад бурны апладысменты удзельнікі пленума выбіраюцца ганаровы прэзідыум у саставе членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышым Сталіным, а таксама таварышамі Дзімітрава, Косарэва, Тэльмана і Даларэ Ібаруры.

Яшчэ больш умацняюцца авіяцы пры чытанні прывітаньняў тэлеграмч

МАГІЛЕВ

МАГІЛЕВ, 29 кастрычніка. (БЕЛТА). У святочна ўпрыгожаным пашанічаным гародскага театра абыўся ўрачысты пленум Магілёўскага гаркома камсамола, прысвечаны XX галавіне Ленінска-Сталінскага камсамола.

Дружным, доўга неспіхачымі апладысментамі ўсіх прысутных у ганаровы прэзідыум выбраны члены Палітбюро ЦК ВКП(б), на чале з мудрым правядаром народа ў таварышым Сталіным, таварышым Косарэў, Тэльман, Дзімітраў і Хоце Дыяс.

НАША МОЛАДЗЬ

Мілая моладзь, слаўная моладзь! Нашай бізменскай краіны! Горы і моры можам ты здолеець, Сэрцам распавіць ільзіны. Знала паходы ў цёмныя ночы, Гікане хэўры варажы, Смерці глядзела ночамі ў вочы, Ястраб нацелі трывожы. З гонарам вышла, вясёла слава, — Сёння грымім перамогай; Перад табой у зорных праявах Сялецца к сонцу ларога.

Вёсны прихольваць, вёсны адхольваць, Моладзь краюе звабоды; Слаўная веча ў вечным народе, Славу будзе з народам.

Весела квеціцца ў небе вясёлка, Сквозь хмары-воблакі светліць... «Я — камсамол! Я — камсамол!» Хто лепей скажа на свеце? Янка КУПАЛА.

Менск, 29/Х-38 г.

АБ УЗНАГОРОДЖАННІ УДЗЕЛЬНІКАЎ ПРАБЕГУ ГАЗАГЕНЕРАТНЫХ АЎТАМАШЫН

За паспяховае выкананне ўрадавага задання па выпрабаванню і ажыццяўленню прабегу газогенераторных аўтамашынаў, прайшоўных на драўняным апае 10.900 кіламетраў. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР узнагароджаны ордэнамі «Знак пачета»: Нінараў Андрэй Антонавіч — камандзір прабегу, слухач промакадэміі імя Сталіна, Барышнінаў Нікалай Фёдаравіч — пам. камандзіра па палітэду, слухач промакадэміі імя Сталіна, Фамін Фёдар Петручыч — пам. камандзіра па тэхнічнай частцы, інжынер, начальнік аўтадзелу НАТИ, Ірэмнін Нікалай Пе-

травіч — вадзіцель, работнік аўтазавада імя Сталіна ў г. Маскве і Елісараў Сяргей Васільевіч — вадзіцель, шэф-механік аўтазавада імя Молатава ў г. Горкі.

Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета ССР узнагароджаны 28 чалавек, у тым ліку: Еўстаф'еў Нікалай Іванавіч — вадзіцель, слухач промакадэміі імя Сталіна, Нарчэўцаў Пётр Васільевіч — вадзіцель, слухач промакадэміі імя Сталіна Міхееў Іван Кузьміч — вадзіцель, шэф аўтазавада імя Сталіна ў г. Маскве і іншыя. (БЕЛТА).

БЛІСКУЧЫ РЭКОРД КАЛГАСНІЦЫ КАЦІ ЧАДЗЮК

МОЗЬР' (Кар. «Звезда»). У калгасе «П Інтэрнацыянал», Лельчыцкага раёна, шырока разгарнулася перадавыя працягавыя сацыялістычнае спаборніцтва па апрацоўцы ільну. 6 калгасніц звання Чадзюк Каці — Ф. Рымеў, Н. Грычак, Белашыцкая і інш. на тропіцы ільну норму выконваюць на 250 проц.

Замест 12 кг. ільнявалатка яны апрацоўваюць па 30 кг. За два дні яны апрацавалі 200 кг. ільнявалатка і 86 кг. ільняў. Звычайная Чадзюк Каці 29 кастрычніка ўстанавіла рэкорд па тропіцы ільну — пры норме 12 кг. яна атрыпала 190 кг. ільнявалатка, 83 кг. ільняў, апрацаваўшы адна 64 працэнтаў.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ВЫХОЎЦА СЕЛЬСКИ АКТЫЎ

На тэрыторыі Азяранскага сельсавета, Талачанскага раёна, 12 калгасаў, заводы-дэсаніны, перапрацоўчовай апрацоўкі ільну і плод-вінна. У калгасах і на заводах многа не-партыйных большавікоў, усебакова правярэных, на справе даказаных сваю адданасць большавіцкай партыі.

Невычарпальная база росту ў Азяранскай тэрытарыяльнай партарганізацыі, але яна па-сапраўдному, як партыя, не займалася пільным палітычным выхаваннем, адборам у партыю лепшых прадстаўнікоў калгаснай вёскі і сельскай інтэлігенцыі.

Іменна гэты вузлавая пытанні ў рабоце кожнай партыйнай арганізацыі вышлі з поля зроку партарга тав. Завалдскага, ды і ўсёй арганізацыі. Партарганізацыя разгубіла актыўна агітацыйна-масавую работу ў дні выбараў. Тав. Завалдскі ведае, якія калгасы нягнуць з вызначэннем паставак дзяржавы, не спраўляюцца з уборкай, ведае, дзе прастойваюць трактары на падняці жылля. Гэта, бесспрэчна, добра. Але аб гэта-палітычнай рабоце сярод звыклых, брыгадзёрў, старшых калгасаў і калгаснікаў нічога не можа сказаць.

Два-тры чалавекі — вось і ўвесь резерв, які партарг Завалдскі ведае больш-менш глыбока.

Скупымі словамі характарызуе ён Сяргеява — старшыню калгаса імя Дамітрава. А Сяргеява — вытунены вышукальнік лепшых спосабаў барацьбы за высокай ўраджаі.

Іншае блізкае выглядае ў выказванні Завалдскага характарыстыка тав. Палаковай — звыкліх-ільнавода,

актыўна кампанія па выбарах у Вярхоўны Совет БССР Палакова сем год нязменна працуе старшынёй калгаса. Аб астатнім актыве, на які мае права разлічвацца партарганізацыя, як на свой моцны резерв, партарг нічога не ведае.

Не цяжка зрабіць вывад, чаму Азяранская партарганізацыя, маючы невычарпальныя рэзервы, расце марудна. Заменуўшыся ў шкарупе гаспадарчых пытанняў, не ўмеючы цесна спалучыць іх з пытаннямі палітычнай работы ў масе, камуністы згарнулі масавую агітацыйна-палітычную работу, не выдуць дакладнага і ўдольнага вывучэння людзей.

Актыўна агітацыйна, якія правалі велізарную работу ў перыяд выбараў у Вярхоўны Совет БССР, поўнашпона адрабавалі ад работы ў масах калгаснікаў. Характэрная размова мела месца не так даўно паміж партаргам Завалдскім і агітатарам у перыяд выбараў тав. Альтшулерам.

Тав. Альтшулер запытаў, чаму яго не прыцягваюць да масава-палітычнай работы. Партарг адказаў:

— На загатоўках ці што вас скарыстае? Між іншым, не пад сілу вам гэта работа (?!).

Вось як палітычны магчымасць адкаваць партарг на зусім законнае прабаваанне.

Далей так працаваць нельга. Гэта павінны зразумець камуністы тэрытарыяльнай партыйнай арганізацыі. Ад іх патрабуюцца рашучыя паварот у бок умянення палітычна-масавай работы, у бок актыўнага вывучэння рэзерваў для адбору ў рады большавіцкай партыі.

П. ТУРСКИ.

У МЕНСКИМ ДОМЕ ПАРТЫЙНАГА АКТИВА

За апошнія два месяцы значна ажывілася работа ў менскім Доме партыйнага актыва. Тут пачаў працаваць 7 груп семінара прапагандыстаў для гурткоў па вывучэнню гісторыі ВКП(б). Прапагандыстам створаны ўсе ўмовы для сур'ёзнай работы. У трох пакоях дома размешчаны схемы, дыяграмы, фотаздымкі і альбомы па гісторыі ВКП(б). Прапагандысты вывучаюць багаты ілюстрацыйны матэрыял. Працуюць пастаянным кансультацыйна па гісторыі ВКП(б).

Рэгулярна праходзяць заняткі ў арганізаваных пры Доме семінарах для партыйнага і савецкага актыва (сакратары райкомаў КП(б)Б, наркомы, дырэктары прадпрыемстваў).

Усе навучаючыся ў семінарах прыстапаюць літаратуры і бібліятэкі Дома партыі. У ёй налічваецца каля 75 тэ. кніг, з іх больш 60 процантаў — па сацыяльна-эканамічным

дасягненнях. У бібліятэцы ёсць 50 камплектаў збор твораў В. І. Леніна, больш 100 экзэмпляраў кнігі «Пытанні ленынізма» — Сталіна, 100 камплектаў твораў Леніна і Сталіна.

Дом партыі звычайна рэгулярна праводзіць лекцыі і даклады па тэарэтычных тэмах. У верасні і кастрычніку кваліфікаваным прапагандыстамі былі прыгатаваны лекцыі па творах Леніна: «Чо дзялаць», «Чо такое «судзья народа» і як яны воююць против социал-демократов», «Матэрыялізм і эмпірыкрытыцызм». 23 і 24 кастрычніка для прапагандыстаў і партыйна-савецкага актыва Менска былі прыгатаваны лекцыі па філасофіі.

Значна вырасла цяга партыйнага актыва да глыбокага вывучэння гісторыі народаў СССР. Лекцыі аб вайне 1812 года і аб дзекабрыстах, якія былі арганізаваны Домам, слухала больш 800 чалавек. Рэгулярна праводзяцца даклады аб міжнародным становішчы.

НАРАДА ПА ПЫТАННЯХ АБОРОННОЙ РАБОТЫ

МОЗЬР, 29 кастрычніка. (БЕЛТА). Мозырскі райком КП(б)Б правёў нараду гарадскога партыйнага, комсомольскага і савецкага актыва па пытанню аб настановах абароннай работы. На нарадзе прысутнічала 383 чалавекі.

Дакладчык — старшыня райсавета Асавяжыма тав. Замскі ўказаў, што ў сувязі з абменам асавяжымі ўскі-бітаў у раёне значна ажывілася абаронная работа. За апошнія два месяцы створана 16 новых прычэпных арганізацый АСО, уступіла 1.518 членаў. Пад-

рыхтавана 619 варашымаўскіх стралкоў.

Выступіўшы ў опрэчках таварышы крытыкавалі раённы совет АСО за адсутнасць канкрэтнай дапамогі партыйным арганізацыям.

Удзельнікі нарады паставілі пытанне перад гарадскім саветам аб пабудове ў горадзе парашутнай вышкі і ацэплення пра.

Асавяжымцаў Мозыра выклікалі на сацыялістычнае спаробіцтва асавяжымцаў Рэчыцкага раёна.

НА СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧИМ КОМСАМОЛЬСКИМ СХОДЗЕ

20 кастрычніка справаздачна-выбарчы сход комсомольскай арганізацыі завода Гомсельмаш сарваўся. Не з'явілася больш 40 проц. комсомольцаў. 24 кастрычніка сход быў скліканы ў другі раз. Кіраўнікі арганізацыі ўлічылі памылкі і таму на гэты раз сход праводзіўся арганізавана, на высокім палітычным узроўні пры ўдзеле ўсіх комсомольцаў.

Самратар комсомольскага камітэта тав. Казлоў падрабязна ахарактарызаваў работу арганізацыі за справаздачны перыяд, расказаў аб дасягненнях, заастрыў увагу на недахопах, якія заастрыў увагу на недахопах. Тав. Казлоў вылучаў на кіруючую комсомольскую работу яна-даўна, і не глядзячы на гэта, у яго дакладзе адчуваўся веданне жыцця арганізацыі, веданне людзей.

Завод Гомсельмаш — дзешчэц сталінскіх палітодча — вырас на былым пустыры. Разам з корпусамі завода расла яго комсомольская арганізацыя. Зараз яна налічвае ў сваіх раллах звыш 200 комсомольцаў і з'яўляецца буйнай сілай на вытворчасці. За 1938 год арганізацыя вырасла на 90 чалавек. 12 інжынераў, 21 тэхнік-комсомольцаў — горадскія заводы. Гэта — савецкая інтэлігенцыя, вышэйшая з рабочых, узрашчана на заводзе.

Т. Ельнер — дачальнікам канструктарскага бюро. Тэхнік т. Сажуноў, рыхтуючы падарункі мадэры-разліме, сканструяваў удасканалены старпер.

У рады большавіцкай партыі рэкамендавана 14 комсомольцаў. Гэта — чыст арганізацыі; сярод іх маладыя інжынеры тт. Кагановіч, Ільютовіч, Мішкова, тэхнік Вайсман і іншыя.

Усё гэта, бесспрэчна, буйныя дасягненні арганізацыі. Але вось у галіне баявога выхавання комсомольцаў і неасваенай моладзі ў духу марксізма-лэнінізма арганізацыі няма чым пахваліцца. Гэта і было галоўнай тэмай крытычных выступленняў комсомольцаў.

Інжынер-комсомолец т. Ліўшыц законна папракў камітэт у дрэннай арганізацыі палітвучобы комсомольцаў.

— Камітэт комсомола нашага завода, — гаворыць т. Ліўшыц, — у пагоні за колькасным ахватам не цікавіцца якасцю напяхавіцы комсомольцаў. У адным гуртку ў нас займаюцца комсомольцы з ніжэйшай асветай і інжынеру. У асобных слухаюць узровень ведаў вышэй, чым у прапагандыста. Няма дыферэнцыявана палыходу пры ўкамплектаванні школ.

Крытыкавалі камітэт за слабую работу з навікамі.

— Да ўступлення ў комсомол, — гаворыць тав. Таанак, — са мной гутарылі літаральна ўсе члены камітэта, а як толькі я атрымаў комсомольскі білет — мною перасталі цікавіцца.

Комсомольцы крытыкавалі гарком комсомола за недастатковую дапамогу і кіраўніцтва комсомольскімі арганізацыямі.

У спрэчках выступілі 27 чалавек. Комсомольцы прызналі работу камітэта здавальняючай.

У састану новага камітэта пасля дакладнага абмеркавання кандыдатуры выбрана 9 членаў. Сярод выбраных — 3 інжынеры і 2 тэхнікі.

Н. ГРШЫН.

Пад сідж сацыялістычнага спаробіцтва сталі сотні маладых рабочых. Усе 123 комсомольцы, прапуючы ля стайкоў, з'яўляюцца стыхануцямі і служыць прыкладам для астатніх рабочых. Завод ганарыцца 7 комсомольскімі маладзёжнымі брыгадамі. Брыгада т. Целякова на зборцы машын «Кускут» выконвае норму на 136 проц. Брыгада комсомольца т. Давідовіча выконвае норму на 230 проц.

Комсомолец т. Філіпін сістэматычна дае 170 проц. выканання плана, электраварышчак т. Пастухов — 200 проц, рэзчык т. Шагал — 300 проц.

Комсомолец т. Ланскі вылучае на чальнікам цэха, комсомолец-інжынер



Спартыўныя камісары капітан М. А. Ермаін і капітан Н. А. Палескай 26 кастрычніка адлілі спартыўны камітэт Цэнтральнага аэраклуба імя Косарова прызначылі імя самалёта «Родіна» барографы і акты. На здымку (злева направа): спартыўны камісар капітан М. А. Ермаін і капітан Н. А. Палескай перадаюць сакратару спартыўнай камісіі Цэнтральнага аэраклуба імя Косарова Н. Я. Сімаўку барографы і самалёта «Родіна».

ПАДНЯЦЬ АЎТАРЫТЭТ СХОДА КАЛГАСНІКАЎ

Усе асноўныя пытанні калгаснага жыцця: прымё і выключэнне з членаў, выбары праўлення і рэўкаміёй, заварджэнне галавых справаздач і прыход-на-расходнага каштарыса, заварджэнне норм выпрацоўкі, лагавораў, стварэнне фондаў і т. д. — вырашае толькі агульны сход калгаснікаў. Сход — гаспадар калгаса. «Агульны сход з'яўляецца вышэйшым органам кіраўніцтва арцелі» (3 статута сельгасарцелі).

Аднак, як паказваюць факты, у многіх калгасах Барысаўскага раёна іграюць ролю агульных сходаў. Папярочны калгасны дэмакратыі, груба парашуючы статус сельгасарцелі, важныя пытанні, якія павінны быць вырашаны толькі агульным сходам, вырашае само праўленне арцелі, а то нават і адзін старшыня калгаса.

У сельгасарцелі імя Куйбышава, Вяліка-Негнаўскага сельсавета, сходы адбываюцца рэгулярна. На працягу месяцаў іх зусім не склікаюць, а потым на вырашэнне аднаго схода адразу ставіцца 8-9 пытанняў. Дарэчы, некаторыя з гэтых пытанняў ставяцца зусім без патрэбы. Такія сходы звычайна назначваюцца на 7-8 гадзін вечара. Доўга і марудна абрацоцца члены арцелі, і сход пачынаецца толькі ў 11 гадзін вечара і часта запятраецца да раніцы.

Такі падыход да арганізацыі сходаў калгаснікаў і падбору парадку дня прыводзіць да таго, што сур'ёзнейшыя пытанні жыцця арцелі калгаснікаў не абмяркоўваюцца, даводзіцца да ведама схода толькі фармальна. Так, на адным сходе пасля разгляду васьмі пытанняў быў зачытаў прыходна-расходны каштарыс. Заўваг не было. У спрэчках нічога не выступіў.

Праўленне сельгасарцелі імя Куйбышава ніколі не падумала аб прызначэнні калгаснікаў да ўдзелу ў палыхоты агульных сходаў. Ёсць толькі два чалавекі, якія заўсёды выступаюць на агульных сходах: гэта старшыня калгаса т. Ярош і старшыня сельсавета т. Бельскі. Як правіла, адзін з іх выступае дакладчыкам, а другі з іх выступае дакладчыкам «абмеркаванне» важнейшых пытанняў жыцця калгаса. Прычым, старшыня калгаса тав. Ярош часта самастойна вырашае буйнейшыя пытанні жыцця калгаса. Апошні сход калгаснікаў адбыўся тры месяцы таму назад.

Калгасны лад, прадаўрае паўнамоцна знішчыў фактычную няроўнасць жанчын. Калгасны лад вырастаў дзешчэц тысяч выдатных жанчын — герані, стыхануцям, майстраў высокіх ураджаёў і ўлоў. На кіруючай рабоце ў калгасах, саветах — усюды калгасніцы паказваюць бліскучыя ўзоры дзяржаўнай работы. Можна было-б прывесці мноства прыкладаў, калі перадавалі савецкаму агульнаму руху. На Першым усеагульным з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў таварыш Сталін гаварыў: «Жанчыны ў калгасах — вялікая сіла. Трымаць гэту сілу пад спудам, значыць дапусціць слякынства».

Відаць, аднак, што гэта мудрае ўказанне вялікага правадра народаў зачылі ў некаторых калгасах Барысаўскага раёна. Тут устанавілі нікім не пісаных законаў. Чамусьці прынята, што на калгасных сходах прысутнічаюць толькі мужчыны, а жанчын зусім мала. Даходзіць нават да таго, што некаторыя калгасніцы пад прадлогам таго, што «яны заняты дзешчэц» нават не запрашаюць на сходы. Такі парадак устанавіўся напрыклад, у калгасе «Чырвоны працаўнік». Старшыня калгаса М. Гаўскі нічога дрэннага ў гэтым не бачыць.

Спраўдзіўшы, многія калгасніцы часта паабяўляюць магчымасці прысутнічаць на сходах, бо няма на каго паглядзець

дзяцей. Але хто-ж у гэтым вінават, калі не праўленне калгаса, якое не падумала прытуліць дзяцей калгасніц на час сходу. Неаразумела, чаму ў такой неадарымай практыцы прымыраюцца кіруючыя арганізацыі Барысаўскага раёна.

Часта можна пачуць разважанне старшын некаторых калгасаў аб тым, што калгаснікі не працягваюць асабліва актыўнасці на агульных сходах. Але ў чым-жа прычыны?

Разважанні аб тым, што калгаснікі наогул мала цікавіцца жыццём калгаса, з'яўляюцца гнусным падлітам. Актыўнасць калгаснікаў расце з кожным днём. Іх хвалюць усё недахопы і непаладкі ў калгасе. Іх радуе кожная перамога калгаса, іх агарчае кожная няўдача. Савецкае сялянства канчаткова замацавала на калгасным шляху і паказвае ўзоры большавіцкай работы, каб атрымаць новы перамогі сацыялістычнага земляробства. Прычыны слабай актыўнасці часткі калгаснікаў на агульных сходах закляючаюцца ў тым, што кіраўнікі некаторых калгасаў не прыслухоўваюцца да галасу калгаснікаў, ігнаруюць іх прапановы, не выконваюць рашэнняў агульнага схода.

Напрыклад на працягу года ў калгасе «Шлях Леніна», Глыбокага сельсавета, на агульным сходе 6 раз ставілі пытанне аб наладжванні прапашарнай аховы. Кожны раз калгаснікі выступалі з прапановамі, выносілі канкрэтныя пастановы, але ні адзін раз пастанова не выконвалася.

Падобны прыклад з жыцця гэтага калгаса можна прывесці многа. 18 лютага адбыўся справаздачны сход Многіх калгаснікаў і сваіх выступленнях указвалі на прычыны нізкага ўраджаю, давалі канкрэтныя прапановы. Старшыня калгаснікаў Клішка расказаў, як патрэбна скарыстоўваць торф і поплел для падняцця ўраджаінасці. Калгаснікі Міхаіл Бусел выказаў сваё жаданне арганізаваць падгорку пасеваў фекалія. Было многа іншых каштоўных прапановаў. Праўленне калгаса нічога не зрабіла, каб на справе ажыццявіць прапановы калгаснікаў.

У многіх калгасах сістэматычна праводзіцца неправамоцныя сходы. Напрыклад, у калгасе «Хваля рэвалюцыі» на працягу 1938 года не было ні аднаго правамоцнага схода. 21 красавіка на сходе прысутнічала 100 чалавек, 20 мая — 120 чалавек і т. д. Гэта, прыкладна, 1/4 састава членаў арцелі.

Такое-ж становішча ў калгасе «Палітдзельца», «Троіцкіх працаўнік», «Дружная праца», «Шлях Леніна» і інш. Нават такія пытанні, як выбары праўлення, вырашаліся на сходах, дзе прысутнічала менш палова састава членаў арцелі.

Партыйны і савецкі арганізацыі Барысаўскага раёна не маюцца на ўважэнне аўтарытэту, за дзейнасць сходаў калгаснікаў. Наадварот, часта ў калгасе прызначваюць раённыя работнікі, спекам зборчы сход, ставяць неабдуманыя і непадрыхтаваныя пытанні, не прымаюць мер да апазыцыянаў і збору ўсіх калгаснікаў і гэтым зніжаюць аўтарытэт калгасных сходаў.

Г. СЯРГЕННА.

РОСКВИТ НАВУКИ У СССР І СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛІГЕНЦИЯ

Акадэмік Б. А. КЕЛЕР

Загіваючы капіталізм даўў навуку да стану рэзкага заняпаду. У краінах агульацлага фашызма навука падверглася поўнаму разгрому. Там яе падняліць дзікім напыхавіцкім брэдкам, навуку прымушаюць прымаць удзел у гнуснейшых крываваў злачынствах дзеля аховы інтарэсаў эксплаататараў-капіталістаў.

Але і ў краінах так званай буржуазнай дэмакратыі — Англіі, Злучаных Штатах Амерыкі і інш. становіцца вучоных непраывабнае. Так, напрыклад, адзін амерыканскі прафесар арыкултуры, паведамляючы аб знішчэнні мільянаў гентаў пасеваў бавуныніка і табакі, сөөнь тысяч свінататак і мільянаў свіней, робіць адсюль для сябе самазобойчы вывад: «Калі гэта прысе нацыянальны росквіт, то і сваё жыццё патраўі марна».

У Англіі, Злучаных Штатах Амерыкі арганізацыя навуцы загаловаў: «Перастаньце працаваць над павелічэннем сельгаспадарчай прадукцыі — гэта нявыгадна для капіталістаў». А кругом беспарапоўна паміраюць ад голаду.

Адзін англііскі прафесар горка скарыдацца, што большая частка выдатных поспехаў у медыцынскай навуцы асуджана на беспыладзе, бо багатая капіталістычная Англія адмаўляецца выдаспечы нават самы мізэрны, неабходны для здароўя, узровень жыцця ўсёму народу.

Зусім іншую карціну прадстаўляе сабой навука ў СССР. У нашай краіне навука не толькі служыць народу, але і сама зрабілася агульнанародным адбыткам. Вялікі савецкі народ авалодвае навукай шырока скарыстоўвае яе і рухае наперад. Навука ў СССР прызывае выконваць велізарныя дзяржаўныя і народнагаспадарчыя заданні

прыслужняючы пануючых класаў, то ў пераходны час, пры савецкай уладзе, інтэлігенцыя атрыла шырокі прастор для свайго росквіту і служэння інтарэсам народа. Наша інтэлігенцыя — гэта камандны кадры на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. Такія інтэлігенцыя павінна быць моцна ўзброена ведамі, рэвалюцыйнай тэорыяй, тэорыяй марксізма-лэнінізма. І савецкая ўлада, і партыя многа робяць для таго, каб забарніць кадры інтэлігенцыі гэтым ведамі.

Як ідзе ўзбраенне нашага народа навукай, аб гэтым ярка сведчаць лічбы, якія прынёў таварыш Молатаў у сваёй прамоўе «Аб вышэйшай школе» (15 мая 1938 года). У адным Савецкім Саюзе навучаецца ў вышэйшай школе 550 тысяч чалавек, талы як у чатырох краінах Заходняй Еўропы (Францыі, Германіі, Італіі і Вялікабрытаніі) і ў Японіі, разам узятых, налічваецца толькі чэкалькі больш 400 тысяч студэнтаў.

550 тысяч савецкіх студэнтаў, авалодваючы вышэйшымі матэрыялістычнай навукай, паказваюць, як імкліва і магутна расце наша новая інтэлігенцыя, якая становіцца сапраўды соллю савецкай зямлі. Гэта інтэлігенцыя расце ва ўмовах сацыялістычнага ладу. Яна вырастае не толькі ў вышэйшай школе, — яна вырашчаецца ўсюды: у шахтах, на рудніках, на паравозах, на соўгасных і калгасных палках. Караней жакажы — на ўсіх участках грамадзянска будаўніцтва сацыялізма, па ўсёй вялікай савецкай краіне растуць кадры савецкай інтэлігенцыі.

Разам з тым савецкая ўлада змагла захаваць і прыцягнуць на службу сацыялізму лепшых прадстаўнікоў стараго інтэлігенцыі. Варта ўспомніць хось-бы імёны такіх выдатных вучоных, як Тыміразаў, Мічурын, Паўлаў, Карпінскі, Цылякоўскі, Вільямс.

У 1841 годзе адзін з лепшых прадстаўнікоў рускай інтэлігенцыі — В. Г. Бельскі пісаў: «Мне здаецца, дай мне свабоду дзейнічаць для грамадства хоп на дзесяць год... і я, можа быць, за тры год зварнуў-бы маю згубленую моладзёць... палобіў-бы працу, знойшоў-бы сілу волі».

І вось пралетарская рэвалюцыя не толькі дала прадстаўнікам стараго інтэлігенцыі поўную свабоду дзейнічаць для грамадства, але і заклікала іх да вырашана грамадзянска дзяржаўных задач, садзейнічаючы тым самым іх творчаму росту.

Не дзіўна, што ў такіх умовах многі з старых інтэлігенцаў — вучоных, інжынераў, урачкоў, настаўнікаў і т. д. вярнулі сабе моладзёцкі імёна так, як наліцаў Бельскі — яны па-наваму, жыць гарачэй палобілі сваю працу і знойшлі ў сабе новую сілу і радасць творчасці.

Першую Сесію Вярхоўнага Савета СССР адкрыў старэйшы депутат акадэмік А. Н. Бах. Першую Сесію Вярхоўнага Савета РСФСР адкрыў старэйшы депутат калгаснік-вопнітнік С. Н. Барышэў. Першую Сесію Вярхоўнага Савета БССР адкрыў прафесар М. С. Мельнік.

Аляксей Нікалаевіч Бах і Сцяпан Нікіціч Барышэў — іх жыццёвыя шляхі праходзілі далёка адзін ад другога. А. Н. Бах у моладзці палка імкнуўся да навукі. Але навокал народ стаяў пад гнётам памешчыкоў і капіталістаў. Людзям з чуткім сумленнем было не да спакожных навуковых заняткаў. А. Н. Бах больш 60 год назад студэнтам пайшоў у падполле на барацьбу з самалазіраўкам, пасля эміграраваў за граніцу. У маленкай лабараторыі каля Жэневы ён выраб у вучонага з савецкім імем, але аставаўся аларваным ад свайго народа.

У цяжкай нястачы прабаў сабе дарогу ў жыцці ў царскай Рабі Сцяпан Нікіціч Барышэў. Прымяненне Барышэў авалолаў ужо будучы жанатым. З цяжкасцю прабіваў сабе дарогу да

любмай садовай справы. А ў савецкі час ён стаў стыхануцём-вопніткам, увайшоў у рады прадстаўнікоў перадавой навукі, аб якіх так ярка гаварыў таварыш Сталін.

І вось яны сустрэліся — старэйшыя депутаты Вярхоўных Саветаў СССР і РСФСР. Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя з'яўляла суветніца вучонага А. Н. Баха з сваім народам, а простага, скромнага чалавека з народа С. Н. Барышэва зрабіла чалавечкам перадавой навукі. І пяпер мы баваем гэтых людзей у радах новай савецкай інтэлігенцыі.

Можна не сумнявацца, што і акадэмік Бах, і савод-вопнітнік Барышэў поўны тых-жа пачуццяў, якія так ярка выказаў трэці, іпчэ больш стары па ўзросту, савецкі інтэлігент, казахскі народны сьвятак Джамбул. Джамбул — 92 гады і, пералачыў свае пачуцці ад спажывання са Сталіным, Джамбул спяваў:

«Снова юность, как чудом,
Джамбулу дана,
Будто кровь, как кумыс, заборудна
Звеня,
Будто снова моя разогнулась спина.
Будто белые зубы растут у меня».

Акадэмік-большавік В. Р. Вільямс гаворыць аб сабе: «З кастрычніка 1917 года пачалася мая свабодная, творчая навуковая дзейнасць для сацыялізма. І з гэтага часу я памаладзеў».

Калі такіх перажыванні ў савецкай інтэлігенцыі, узрост якіх перавышае 70 год, то што-ж скааваць аб моладзві? Якія невычарпальныя бурныя крыніцы энэргіі нясе з сабой савецкая моладзёць, якую велізарную творчую сілу прадстаўляюць нашы юнакі і дзяўчаты, палкам выхаваныя ленынска-сталінскай эпохай! І якая велізарная адданасць кладацца на нас, вучоных старэйшага пакалення! — узбройваць гэту сілу самай перадавой, самай магутнай навукай.

Здаўляючую карціну багатага талентаў развастаінасці індывідуальнасцей і жыццёвых шляхоў прадстаўляе

сабой наша савецкая інтэлігенцыя і тая ж частка, якая ахвтавае сацыяльную навуку. Мічурын і мічурынцы, Стыхануцкі і стыхануцкі, Паланін і паланінцы. Суветныя вучоны Бах і калгаснік Барышэў. Сын селяніна-калгасніка акадэмік Лысенка і «Депутат ад Балтыкі» — К. А. Тыміразаў. Акадэмік-большавік Вільямс. Прафесары і студэнты, старыкі і моладзь, мужчыны і жанчынны. Прадстаўнікі розных напыхавіцкасцей. І ва ўсіх — адно агульнае палкае пачуццё любві да радзімы, адна агульная неперамаганьля воля жыць і змагацца для перамогі справы партыі Леніна — Сталіна ва ўсім свеце.

Савецкая інтэлігенцыя добра ўяўляе сабе тую цяжкую абатоную, якую стварыла ў Заходняй Еўропе распушчэна-свободнае ў ёй злавеснае крывавае зарова фашызма.

Кожную раіну мільёны людзей у Савецкім Саюзе прагва хапаюць газеты і з велізарным абурэннем чытаюць паведамленні аб тым, як буржуазія так званых дэмакратычных краін здралівае ітарэсам сваіх народаў. Гэта буржуазія заахочвае адкрыць міжнародны грабеж і гнусныя злакні над уоім, што ёсць лепшага і дарагага ў чалавечыя. Яна захочвае фашызма-сталаўскага, яна штурхае іх на разгром ачагоў культуры. І ўсё гэта — дзеля захавання панавання кучкі капіталістаў, страціўшых усякае чалавечыя аблічча.

Але разам з пачуццём абурэння савецкага грамадзяніна ахаліе і пачуццё гонару за сваю сацыялістычную радзіму, пачуццё маральнага задальвання тым, што наша краіна — адзіная ў свеце, якая процістаяць крыва-жэрнаму, авярнутому фашызму.

Якое шчасце ў такіх час занахольніца ў радах савецкай інтэлігенцыі, закліканай умоваў іх і развіваць вялікі ленынска-сталінскі сацыялістычны гуманізм! Якое шчасце жыць і змагацца гад сідгам Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна за перамогу вялікіх ількі камунізма, якія ўзновяць і адраджыць свет!

ЗДАВАЦЬ ДЗЯРЖАВЕ ПРАДУКЦЫЮ ВЫСОКАЙ ЯКАСЦІ

Уборка бульбы ў Жлобінскім раёне адбудавана на завяршэнне. На 20 кастрычніка ў пасевы бульбы атрымалася дзякаваць, а ў такіх сельсаветах, як Алоескі, Морскаўскі, Дабрагатаўскі — каля паловы.

Цяпер у раёне скармліваюць. Спяшчэцца калгасы з конкай. Забіваюць, аднак, аб якасці. Прапускаюць міма ўвагі той факт, што на многіх такіх званых убранных гектарах асталася ў зямлі 0—12 проц. бульбы. Мала дае арганізацыя перабораванне і баранаванне ўдольніцтва. З 120 калгасаў да пераборавання прыступілі толькі асобныя.

Раён гаспадарства і па выкарыстанню лана дзяржаўных паставаў бульбы асобныя калгасы, як «Чырвоны Кастрычнік», Морскаўскага сельсавета, Дняроўскага, Затонскага сельсавета, Комуніст, Кабанскага сельсавета, выканалі дзяржаўны план бульбапаставак толькі ад 20 да 25 проц.

Маючыся ў раёне 4 прыбачныя пункты зусім дрэнна падрыхтаваліся да нармальнай работы. Масва агіта-

цыйная работа тут адсутнічае, а для культурыга абслугоўвання адзінцаў абсалютна нічога не зроблена. На пунктах наглядчыца вылікая чарга, у той час, калі яе можна лёгка ліквідаваць. Трэба было толькі паклапаціцца набыць яшчэ некалькі вагаў.

Выключна дрэнна арганізавана і перабораванне бульбы на загатоўчыя пункты. Дзесяці вагаў, нагруджаныя бульбай прыбачваюць за некалькі кілометраў і стаяць пад дажджом. Бульба не накрыта саломай.

Калгас імя Горкага, Дабрагатаўскага сельсавета, прыслалі на прыбачныя пункты гнілую, няабрабаваную бульбу, беспадобнага якасця, што «лошпай бульбы няма». На такіх шлях стаў старшыня калгаса «Чырвоная Беліца», Лукаўскага сельсавета.

Палобныя факты іншых сельсаветаў, як антыдзяржаўную практыку.

Здаўляе, чаму ўсе гэтыя факты практоўцы міма ўвагі кіруючых раённых арганізацый.

А. САЛАУЕУ.

У ЧАКАННІ АЎТАМАШЫН

БАБРУЙСК. (Спец. нар. «Звязда».) устанавілі саўдэкаваць святэ—XXI гадзіны Кастрычніцкага сацыялістычнага эволюцыі, перадавыя калгасы раёна асяпхова завяршаюць сельскагаспадарчы год. Яны ў першую чаргу пачаюць і своечасова разлічыліся з дзяржавай па ўсіх відах паставак. Калгасы Траці папачоў, імя Кудышова і іншыя даўно здалі дзяржаве хлеб, бульбу і т. д.

Аднак у цэлым раён запігвае вчаканне дзяржаўных абавязальстваў. На 24 кастрычніцкіх план хлебапаставак а раёну выканана на 72 проц., ячуршлата па вагу — на 64 проц. Па бульбе план выканана на 63 проц., натураллага — 43 проц.

Недапушчальна марудна ідзе адгрузка бульбы Маскве і Ленінграду. За першыя 5 дзён адгружана толькі 3.500 т. У апошнія дні адгрузка разка зніжлася.

Бюроўротнасць кіраўнікоў Гарбацэвіцкага, Туркаўскага, Рымавецкага сельсаветаў прывяла да таго, што план здачы бульбы па гэтых сельсаветах выканана толькі на 30—40 проц. Аднаасобнікі Баратынскага і Врожскага сельсаветаў амаль зусім не пры-

ступілі да здачы бульбы дзяржаве. У раёне месці кіраўнікі сельсаветаў і калгасаў самі тэрмінамі выканаваць дзяржаўныя абавязальствы. Так, старшыня Бортыўскага сельсавета тав. Цэд дэў устанавіў калгасам каб на кожнай бульбе не адводзілі, а чыкалі аўтамашыны ў раёнах. Выкаваючы гэту шкодную дырктыву, калгас «Чырвоная Армія» на сваіх конях не адпраўяў ні аднаго кілаграма бульбы. Таксама чакае аўтамашына, а не скарыстоўвае калгасы Курэйскага сельсавета, калгасы «Сяход», Туркаўскага сельсавета, тав. Шэўчук. А гэты калгас павінен адгрузіць дзяржаве яшчэ 100 тон бульбы. Антыдзяржаўная практыка асобных сельсаветаў і калгасаў не атрымала належнага адпору з боку кіраўніцтва раёна.

Старшыня некаторых калгасаў лічаць, што з натураллага за работу МТС можна пачаць. У калгасе Іллуўскага, Рымавецкага, Гарбацэвіцкага сельсаветаў план бульбапаставак выканана на 100 проц, а па натураллага — менш чым напалову.

Аднак з усіх гэтых фактаў у Бабруйску не зроблены яшчэ належныя вывады.

ШКОДНЫЯ ЎСТАНОЎКІ

ПУХАВІЧЫ. Калгасы раёна запігваюць апрацоўку і здачу дзяржаве ільвапрадукцыі. На 22 кастрычніцкіх план загатовак выканана толькі на 27,2 проц. Некаторыя калгасы да гэтага часу не прыступілі да перыяды апрацоўкі і здачы дзяржаве ільвапрадукцыі.

Калгас «Новае Лядно», Новасельскаўскага сельсавета, павінен здаць дзяржаве 124 цэнтнеры ільвапрадукцыі, 18 цэнтнераў ільваася і 216 кілаграмаў плянкі.

Аднак калгас не прыступіў да разліку з дзяржавай. У трэціх бригадах ляжыць больш трох вагаў ільвапрадукцыі мінудлага года, 3 тоны каналіавай трасты і 8 тон ільвапрадукцыі гэтага года.

Калгас не арганізаваў здачу гэтай трасты на ільвазавод і не арганізаваў апрацоўку на месцы. Па віне кіраўнікоў калгаса шмат трасты згінула на сцелішчы. Старшыня праўлення тав. Леўс даў аўна злучынае распараджэнне бригадэру першай бригады тав. Верамейчыку — адкаласі мочку трасты канальель да ясна.

Аднаасобнікі Пуліцка-Слабодскага і Новасельскаўскага сельсаветаў яшчэ не

здалі дзяржаве ні аднаго кілаграма прадукцыі. Наогул аднаасобнікі раёна выканалі план па здачы ільвапрадукцыі толькі на 10 процантаў.

Райвыканком стаў на шляху, па сутнасці антыдзяржаўны шлях. Замест правільнай арыентацыі на спалучэнне ўсіх відаў сельскагаспадарчых работ, на першачарговае выкананне абавязальстваў перад дзяржавай, ён сваімі ўказаннямі садзейнічае сабатажнікам.

Райвыканком дае ўказанні калгасам з апрацоўкай і здачай ільва дзяржаве не спяшчэцца.

Што ж даўнага ў тым, што Пухавічкі раён гаспадарства зрывае выкананне сваіх абавязальстваў перад дзяржавай па ільвазаводу.

П. КАСЬКОУ.

МАСКВА СОВЕЦКАЯ

Не так даўно на будаўнічай выстаўцы ў Маскве быў пабудаван грандыёзны з'яўчоны агням і мжэт сталіцы СССР. Стары вулічкі і завулікі прарэзалі прамыя шырокія лініі праспектаў і магістралей. Перасякаючы забудаваныя дамамі ўчасткі ў раёнах, пракладаючы над плошчамі, разбігаліся ад цэнтра танелі метрапалітана.

Новыя масты ўзніклі над блакітай лентай ракі. Панарама ўходзячага ўдалячыся канала і абшарных водасховішч адкрывалася нібы з вышніх птушынага палёту. Граніцы горада расшыраліся.

Адзін за адным запальвалі свае агні новыя раёны, вырастаўшыя на пустынях калісці тэрыторыі. Магутная рака разбітвае беспарадкае складанне старых вуліц і тупічоў і ператварае іх у непта палае, стройнае, поўнае гармоніі. Вы пачыналі глыбей і асней разумень, што ляжыць у аснове грандыёзнага плана рэканструкцыі. Энергія і розум! Энергія народа, якога выдзі ў пулю будучыню комуністычнага пертвы большавоў.

Найбольш слаўныя архітэктары і планіроўшчыкі Заходняй Еўропы, здольныя размахаць работ на рэканструкцыі Масквы, адмаўлялі верыць у магчымасці іх ажыццяўлення. Буржуазныя архітэктары ўспаміналі практы перабудовы асобных кварталаў у капіталістычных гарадах. Сумны лёс напатаў гэтыя праекты. Супярэчлівы і вярочны алвін аднаму і тавары прыватных прадпрыемстваў і домаўласнікаў паглыналі іх і ператваралі ў нішто.

Буржуазныя архітэктары не ўлічылі магчымасцей сацыялістычнага грамадства, не ўлічылі энергіі совецкага народа. Магет на выстаўцы можна было ўжо неўзабаве праяраваць у новым вобліку горада.

Мы ўспамінаем Маскву такой, якой яна была тры-чатыры гады назад, — і

самі не пазнаем яе. Ну, а калі ўспомніць старую, даражэліцкую Маскву? Яе называлі болакамонай. Аднак каля 70 процантаў маскоўскіх дамоў былі драўлянымі, больш паловы дамоў — аднапавярховымі. Толькі 2,9 проц. будынкаў мелі больш трох паверхаў. Будаваліся яны ўнутры Садовага калына, дзе жылі купцы, дваране, капіталісты. Прапоўны люд туліўся на ўскраінах, у каморах, у рабочых казармах. Як жылі ў гэтых казармах? Аб гэтым пісаў алвін з агоначных фабрычных інспектараў: «Праз столь, прасочваючыся, капе на галовы рабочых смірдаючы адкасіць з уборнай. Шмат ва многіх дамах адсутнічаюць. Вечарам тут поўны змрок. На 100 чалавек гарыць адна капілка, ды і та я часта гасне з-за нястачы газу». Воў якую Маскву называлі калісці болакамонай. Угрукмыя хібары на ўскраінах; беа ўсякага густу, недарэчныя ў сваёй купецкай раскошы камінацыі — у цэнтры горада. Лабрынт крывых вуліцаў. 87 тупічоў было ў тагачаснай Маскве, 1.031 завулік! Па бульжанай маставой алямоўка грывелі ледкавыя ізвозчыкі, пад'валы лававоў.

Чым жа дапоўніць карціну «болакамонай»? «Сорак сорок» перквэа, на якіх нажывалася 7-тысячная арава папоў, дэкаваў, педомчыкоў. Ні аднаго рабочага клуба, аднак — 2.387 кабакоў. Пыл у сэрцах дні, невылазнае балота ў часе дажджу. Алвін з куткоў старой Масквы ля Чыгунага маста так і зваўся — Балота.

Хто памятае зараз гату Маскву? Старыкі, ды і тыя забыліся. Ад утарашняй «ускраіны» і следу не астало-

ПЕРАМОЖЦЫ Ў СПАБОРНІЦТВАХ

Комсамольцы часоў БАВА сустралі юбілей Ленінска-Сталінскага комсамола буйнымі поспехамі ў баявой і палітычнай вучобе. Асабліва вылікі поспехі комсамольскай арганізацыі, дзе сакратар бую тав. Захарыў.

Ваенны совет БАВА прысудзіў гэтай арганізацыі пераходны чырвоны сцяг і адначасова вызначыў 30 тысяч рублёў на набыццё літаратуры і вучэбных дапаможнікаў і 7 тысяч рублёў на праміраванне комсамольска-выдатнікаў. Усяго будзе ўзнагароджана 30 выдатнікаў, сарод іх комсорг тав. Бурда. Усе комсамольцы яго арганізацыі — выдатнікі баявой і палітычнай вучобы.

Другое месца ў акрузе заняла комсамольская арганізацыя, дзе сакратар бую тав. Карагі. Арганізацыя праміравана 20 тысячамі рублёў на набыццё літаратуры і вучэбных дапаможнікаў і 5 тысячамі на праміраванне комсамольска-выдатнікаў. Сарод выдатнікаў гэтай часці — малодшы камандзір тав. Вашчэнка. Да юбілею Ленінска-Сталінскага комсамола тав. Вашчэнка падрыхтаваў некалькі стралкоў, у любых умовах выконваючых заданы толькі на звыш выдатна. Сам Вашчэнка заняў першае месца на акру-

говых стралковых спаборніцтвах, за што і ўзнагароджан граматай Ваеннага совета БАВА і каштоўным падарункам.

Комсамольцы Кучарук, Платонаў, Завадуеў, Чэрноў у падарунк маперырадыме дабіліся перамогі на Усесаюзнах конна-спартыўных спаборніцтвах. Яны атрымалі значкі з надпісам «Пераможца» і каштоўныя падарункі.

Малодшыя камандзіры-комсамольцы Субоцін і Высоцкі здалі экстарнам залік на малодшых лейтэнантаў запаса. Іх падаряджэнні занялі першыя месцы ў часях.

Результаты падагульвання вынікаў спаборніцтваў комсамольскіх арганізацый БАВА гавораць аб тым, што ўсе комсамольцы БАВА поўны адным імкненнем, адной мэтай — з гонарам выканаць паставы перад імі залічы, быць заўважаны ў стане поўнай баявой гатоўнасці, звольнімы ў любую мінуту выканаць баявы загад партыі і ўрада. Комсамольцы БАВА гатовы асабістым прыкладам, натхняючы байцоў, рынуцца на ворага, калі ён асміліцца напааці на сацыялістычную рэалізу, і змесці яго, як смецце, з совецкай зямлі.

ДАБІЛІСЯ ЗНАЧНЫХ ПОСПЕХАЎ

Спаборнічаючы за дастойную сустрэчу XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, чыгуначнікі станыі Менск-таварная дабіліся значных поспехаў у рабоце. Саставілі паялоў тав. Калоша выканвае дзённую норму па фарміраванню паялоў на 140 проц., саставілі паялоў тав. Ралюк выконвае норму па забеспячэнню развозкі вагонаў да месцаў разгрузкі на 127—130 проц.

У выдатным становішчы ўтрымліваюць стрэлкі стралачнікі тт. Номагай, Мяшко, Коўшар, Баранава, Паўзун. Стралачнік тав. Башан за ўзорную работу занесен на лашку гонару імя XX-годдзя ВЛКСМ.

З 30 кастрычніка па 5 лістапада праводзіцца агляд пуці, станцыяных пабудоў па права атрымання пашпарта гатоўнасці да зімы.

ПРЫСВАЕННЕ ЗВАННЯ НАСТАЎНІКАУ

Наркамсветы БССР пачаў выдачу атэстатаў на званне настаўніка пачатковай і сярэдняй школы. Гэта званне заслужылі па рэспубліцы 16 тысяч настаўнікаў, прайшоўшых атэстатыўныя камісіі. У асноўным гэта моладзь, скончыўшая совецкія педгагічныя тэхнікумы і інстытуты, паказаўшая добрыя ўзоры работы ў школе.

Атэстат № 1 аб прысваенні звання настаўніка сярэдняй школы выписан дырэктару і выкладчыку гісторыі чыгуначнай пачатковай школы, Рудзенскага раёна, тав. А. М. Лобачу, які з ачына скончыў гістарычнае ідэалагичнае менскага Педагагічнага інстытута імя Горкага.

Да 7 лістапада выдача атэстатаў будзе закончана.

ПРАЦОУНЫЯ БУДУЮЧЫ УЛАСНЫЯ ДАМЫ

За летні перыяд каля 200 працоўных Менска пабудавалі ўласныя жылыя дамы. У кожным доме па дзве кватэры з некалькі пакояў. Каля кожнага дома аддзіліцца ўчастак зямлі ад 500 да 1.200 квадратных метраў.

Ва ўласныя дамы перасяліліся ўжо астаханушы першай Менскай электрастанцыі тт. Воўк і Ніхайчык, рабочы фабрыкі індывідуальнага папыру абуту тав. Рубін і інш. У раёне Козырава забудаваны новымі індывідуальнымі дамамі 6 новых вуліц. Будаўніца індывідуальных дамоў папырала жыліўнае плошчу сталіцы больш чым на 10 тысяч квадратных метраў.

67 працоўных Менска на пабудову і рамонт уласнай жылёвай плошчы рыдан крэдыт у рэзмеры 130 тысяч рублёў.

ПІСЬМЫ Ў РЭДАКЦЫЮ

ЯК ДАЕХАЦЬ ДА НОВА-БЕЛІЦЫ?

Калі вы, праходзячы па Совецкай вуліцы г. Гомеля, павярнеце галаву ў бок пляца імя Леніна, ваша ўвага мінавалі будзе прыцягнута значнай групай людзей, выстраіўшыхся тут у доўгую чаргу. Калі-ж вам, як гаворыцца, воляю лёсу неабходна трапіць у рабочы цэнтр г. Гомеля—Н.-Беліцу, то так ці гэтак прыходзіцца далучыцца да гэтай чаргі, і вы атрымаеце поўную магчымасць на працягу больш ці менш доўгага часу аглядаць прывабныя месцы Гомеля ў радыусе грані гэтага пляца.

Гэта прыемнае назіранне будзе прадэўжацца у лепшым выпадку не менш гадзіны Але бывае і так, калі прастанушы гадзіну, а то і больш, і страціўшы ўсякую надзею ўбачыць (не гаворачы ўжо аб павзды) доўгачаснае аўтобусе гомельскага Саюзнага вылічыце чаргі каля аўтобусных астановак (летам часткова вылучае матарная лодка). Многа дзесяткаў рабочых, служачых на пляцы імя Леніна і на вуліцах Н.-Беліцы гадзінамі прастойваюць пад адкрытым небам, але бяздушныя кіраўнікі Саюзнага і горадскага не жадаюць заўважваць усяго гэтага.

У Гомелі ёсць усе магчымасці быстра ўстанавіць узорны аўтобусны рух як па гораду, так і па абслугоўванню рабочых цэнтраў. Неабходна толькі знамаць упартую роўнадушнасць адказных за гэтую справу работнікаў.

В. Н.—АУ.

у на лінію Гомель—Н.-Беліца, то зарыў аўтобусны рух па гораду зусім сымнен.

У чым-жа справа? Чым выклікана прамое ігнараванне запатрабаванню тысяч працоўных г. Гомеля? Хто катрэты віноўнік адсутнасці сродкаў перасоўвання для працоўнага насельніцтва такіх рабочых цэнтраў, як Н.-Беліца, Залейныя раён і інш.?

На гэтыя пытанні ў горадскіх арганізацыйных канкрэтных алкаву не атрымае, а чытаеце пасыланне на «аб'ектыўныя прычыны».

Нольга сказаць, што Гомельскі горад і яго оскіць не займаюцца гэтым пытаннем. Есць наконт гэтага ча адна паставава. Але далей паставаў справа не пайшла.

З наступленнем восені ўзмацніўся попыт на аўтобусы, яшчэ больш паялічыліся чаргі каля аўтобусных астановак (летам часткова вылучае матарная лодка). Многа дзесяткаў рабочых, служачых на пляцы імя Леніна і на вуліцах Н.-Беліцы гадзінамі прастойваюць пад адкрытым небам, але бяздушныя кіраўнікі Саюзнага і горадскага не жадаюць заўважваць усяго гэтага.

У Гомелі ёсць усе магчымасці быстра ўстанавіць узорны аўтобусны рух як па гораду, так і па абслугоўванню рабочых цэнтраў. Неабходна толькі знамаць упартую роўнадушнасць адказных за гэтую справу работнікаў.

В. Н.—АУ.

ДЗЕ МОЖНА ПАШЫЦЬ ДЗІЯЧАЕ ПАЛІТО?

Гэтым днём я абшоў рад пшы-вачных майстэрняў Менска, каб звакаць дзіячае паліто. Доўгі час усе мае старыні былі дарэмна. Усюды мне адказвалі:

— Дзіячае? Паліто?.. Не, не прымаем.

Нарэшце больш ветліва сустраці мяне ў майстэрні арцелі «Новы шлях».

— Паліто? Дзіячае? Калі ласка! Апрашу!

Чакана аблігчынае гатова было выраваць з маіх грудзей. Але я пачаў:

— Калі вы жадаеце арабіць паліто, то дзін вапа павінен мець не менш 6—7 год ад нараджэння. Калі-ж вапа. му сыну або дачцы толькі 3—4 гады,

то заказ прыляць ніяк не можам.

— На ўсе мае довады і просьбы вагалчык прыбачнага адказаў адно:

— Калі мы пашым паліто, усёроўна яго нехта будзе налічвае (што гэта азначае, а так і не араумеў).

Я даказаў, што ў мяне ёсць зятая мерка, боць неабходны матарыял. Дарэмна. Мне адказвалі:

— Лепш купіць у магазіне, мы іх туды пасылаем.

Цікава было б спытаць у кіраўнікоў арцелі «Новы шлях», чаму для магісцінаў арцель можа шыць дзіячае алдзене ўсіх размераў, а для прыватных аказчыкаў устаноўлена абмежаванні?

А. М. ТРУХАНАУ.

ЗАГАТОЎКАЙ І ВЫВАЗКАЙ ЛЕСУ ТРЭБА КІРАВАЦЬ

План лесоагатавак і лесавывазкі III квартала па Удзельскаму раёну гадзеба сарван Загатоўцы выкананы ўсяго толькі на 16,9 проц., вывазкі — на 10 проц. Напат перадавы ў гэтых адносінах Сямінаўскі сельсавет план лесоагатавак выканаву на 91,5 проц і лесавывазкі — на 42 проц. У радзе-ж іншых сельсаветаў (Лашанскі — старшыня тав. Чаюк, Прысынкаўскі — старшыня т. Груша, Стальбоўскі — старшыня тав. Кароль і інш.) для выканання гэтай важнай гаспадарчай задачы літаральна нічога не зроблена.

На заўвагу работніка леспрагаса аб неабходнасці неадкладна арганізаваць вывазку лесу старшыня Стальбоўска-

га сельсавета тав. Кароль адвоічы адказаў:

— Адапцеся вы з сваім лесам. У мяне боць больш важныя справы, чым лес.


І гэта не выпадковы адказ. Справа паказваюць, што тав. Кароль упата не жадае выканаць свой абавязак перад дзяржавай. Стальбоўскі сельсавет у III квартале не выканаву плана ні на адзін процант.

Нарад пачатнікоў леспрагасаў, старшынь сельсаветаў і калгасаў, лесарубоў, возчыкаў і грузчыкаў, якія нядаўна адбылася, падвергла жорсткай крытыцы палобны антыдзяржаўныя тэндэнцыі некаторых старшынь сельсаветаў і калгасаў.

Але гэтым абмежавацца нельга: неабходна неадкладна арганізаваць сапраўдную большавіцкую барацьбу за поўнае выкананне кварталаў і гадздовага плана загатовак і вывазкі лесу.

Неабходна, каб кіруючыя партыйныя і совецкія арганізацыі раёна ўзначалілі гэту важнейшую справу.

П. БУРАН.



Масква — сталіца Совецкага Саюза. НА ЗДЫМКУ: агульны выгляд Краснай плошчы.

Фото 1. Галява (СФ).

на плошчы Маякоўскага. З кожным месцам расшыраюцца работы на тэрыторыі Палаца Саветаў, які можна будзе бачыць з ваколіц Масквы, з вокнаў паязду, пад'язджаючых да сталіцы. Грандыёзную вежу Палаца Саветаў уявляе статуя Леніна.

Прыемнае пачуццё навіны алдуваюць масквічы, якія жыюць на вуліцах Садовага калына, на 1-й Мясчанскай вуліцы, на Ленінградскім, Мажайскім, Яраслаўскім шасе. На месцы песьнях вуліц, дзе няжка было развінуцца аўтамабілю, прасяраюцца прамыя шырокія магістралі з рукавомісамі ў некалькі разоў машынамі, аўтобусамі, тралейбусамі. Дасканала аддзеленыя дамы. Накананя пшымі люстравае глады асфальта. Ленінградскае шасе стала цэнтрам авіяцыі і спорта, Аэрапорт. Некалькі стадыёнаў. Стадыён «Дынама», які ў дні спартыўных свят і футбольных матчаў збірае 80 тысяч глядачоў. Дорога да Тушынскага аэрадрома, да Хімінскага порта, да пабулавоныя ў гэтым годзе воднай станцыі «Дынама» з яе яхтамі, тэніснымі пляцоўкамі, пляжам. Дорога да пельхалоў, які курсіруюць па каналу Масква—Волга!

А канал! Яго прыстані, плыжы, масты, беласнежныя, увенчаны вежай будынак порта. Воляю большавікоў зменена геаграфія значага раёна, прылягаючага да канала. «Маскоўскае мора» стварылася ля самай Волгі. Волжская вала наоўніла некалькі велізарных водасховішч, павысіла ўзровень Маскварэкі, палякла да сцен Крэмыя і дала магчымасць у бліжэйшым будучым ператвараць сталіцу ў марскі порт.

Калісці брудная, нязграбная, Масква-рака стала ўпрыгожаннем горада. Новыя гранітныя наберажныя на працягу многіх кілометраў забудовваюцца дамамі-палацамі.

Тут ствараюцца новыя праспекты, транспартныя магістралі. Праз Масквару пераніцты магутныя масты, кожны з якіх прадстаўляе сабой частку праспектаў, злучаючых паміж сабой розныя раёны сталіцы.

Жыццё горада з кожным годам становіцца ўсё больш кіпучым і ажыўленам. Па колькасці перавозкіных у год пасажыраў маскоўскіх трамваяў даўно ўжо вышаў на першае месца ў свеце. На дапамогу трамваям прынілі аўтобусы і тралейбусы, затым паязды метрапалітана. Маскоўскі метрапалітэн баспрэчана стаіць на першым месцы па моцнасці і прыгожасці сваіх пабудоў. Нічога падобнага не бачылі ні краіны Заходняй Еўропы, ні Амерыка.

Расшыраючыся, сталіца ўключае ў межы выдатнага паркі — Ленінскі, Кунцаўска-Філеўскі, Сярабраны бор, Паркоўска-Страшнэўскі і Кукаўскі.

Сотні аўтамабіляў, трамваяў, аўтобусаў у выхадныя дні накіроўваюцца да Цэнтральнага парка культуры і адпачынку імя Горкага, да Ізмайлава і Сакольнікаў. Старая Масква не мела ні аднаго ўчастка для спартыўных гульняў і спарторнітаў. Цяпер у сталіцы створана 38 стадыёнаў. Сарод іх — стадыён «Дынама», алвін з лепшых у Еўропе, разлічаны на 80 тысяч глядачоў. У Ізмайлаве будучыя стадыёны яшчэ большага размеру.

Апаласная садамі і лясамі зялёнай аоны Масква становіцца горадам сонца, паветра, святла. Вуліцы вуліцы рассоўваюцца, шырокія транспартныя артэры злучаюцца з плошчамі, аслабленымі ад старых, змрочных, нязграбных дамоў.

Так ажыццяўляецца сталінскі план рэканструкцыі сталіцы рукамі рабочых-стханавіцаў, перадавых інжынераў, выдатных архітэктараў. Усё гэта грандыёзнае будаўніцтва натхняюцца і кіруюцца таварышам Сталіным. Народ ганарыцца выдатнай сталіцай сваёй дзяржавы, азігом сацыялістычнай культуры, належаў працоўных усяго зямнога шара.

Еўг. КРЫГЕР.

СТАНОВІШЧА У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ЧЭХАСЛАВАЦКА-ВЕНГЕРСКІЯ АДНОСІНЫ

ПРАГА, 29 кастрычніка. (БЕЛТА). Амерыканскі ўрад прапанаваў Венгрыі ў мэтах магчыма больш хутка вырашэння ўсіх спрэчковых пытанняў звязаных на працягу 24 гадаў да Германіі і Італіі з просьбай аб арбітражы.

Другой паставай урада ўводзіцца інстытут уралавых уаўнаважаных ва ўсіх гаспадарчых арганізацыях і буйных аграрна-прамысловых аб'яднаннях Славакіі.

ФАРЫЗАЦЫЯ СЛАВАКІІ

ПРАГА, 29 кастрычніка. (БЕЛТА). Славацкі аўтаномны ўрад прыняў рад новых мер на фарызаванні вобласці. Паставай урада ад 28 кастрычніка на тэрыторыі Славакіі ліквідуецца ўсе поўнаважны арганізацыі.

Выдана таксама распараджэнне аб «чысты» вышэйшых навучальных устаноў і прафесарска-выкладчыцкіх кадраў ад «марксісцкіх і яўрэйскіх элементаў».

Праследванне чэхаў у акупіраваных раёнах

ПРАГА, 29 кастрычніка. (БЕЛТА). З'явіліся звесткі аб пераважнай частцы акупіраваных раёнаў прадаўжаюцца. У апошнія дні з захвачаных Германіяй раёнаў так званай 5-й зоны, населеных пераважна чэхамі (Пльзеньская акруга і інш.), апошнія гвалтоўна высіляюцца ў Чэхаславакію.

лялоў у продажы пралуктаў харчавання; закрыты ўсе чэшскія спартыўныя і культурныя арганізацыі. Тое-ж назіраецца і ў раёнах, занятых паліцамі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Агенцтва Эспань паведамляе з Мадрыда, што праціўнікі праваў зрабілі 28 кастрычніка вылазку ў сектары Толедо, але атака мяцежнікаў, падтрыманая агнём кулямётаў і мартыра, не ўявілася ніякім поспехам.

з'явіліся звесткі аб пераважнай частцы акупіраваных раёнаў прадаўжаюцца. У апошнія дні з захвачаных Германіяй раёнаў так званай 5-й зоны, населеных пераважна чэхамі (Пльзеньская акруга і інш.), апошнія гвалтоўна высіляюцца ў Чэхаславакію.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ. Не гледзячы на захват японцамі Ухана, ваенныя дзеянні на паўднёвым беразе Янцзы, ніжэй Ханьчжоу, працягваюцца. У раёне Дэані кітайскія войскі на працягу некалькіх дзён стрымліваюць японскае наступленне.

УЗМАЦЕННЕ АБОРОНЫ КІТАЯ. ЧУНЦІН, 29 кастрычніка. (БЕЛТА). Правінцыйны ўрад Сычуані рашуча стварыць у кожным павеце аддзяленне мабілізацыйнага камітэта Асноўнай задачай камітэта з'яўляецца набор і абучэнне новых байцоў.



На Паўночна-Заходняй граніцы ССР. На здымку: паранічкі ў лазоры. Фото камсамольца-пагранічніка Е. Халдзевы (СФ).

III УСЕБЕЛАРУСКАЯ АЛІМПІАДА МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ ВЯСЁЛАСЦЬ, РАДАСЦЬ, ЗАДОР

Учора на ўсебеларускай алімпіядзе выступала адна з старэйшых удзельніц мастацкай самадзейнасці рэспублікі 74-гадовая калгасніца сельгасарцелі «Правда», Мецелаўскага раёна, Юлія Сычова. У пары са старэйшай калгасніцай тав. Сталіравым яна жыва, з камсамольскім залорам выканала «Кругавы танец».

Учора на алімпіядзе з поспехам выступіў ансамбль песні і пляскі калгаса «Інтэрнацыянал», Пухавіцкага раёна. Актыўны ўдзел у ім прымае старшыня Дырэкцыі сельсавета дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Харытановіч. Гэты калектыў выканаў «Едзе мілы ў Армію Чырвоную», іспаніроўку «Ураджай» і іншыя нумары.

Затым выступіў хор калгаса «Правда» Прапойскага раёна. Шчыра і проста ён выканаў беларускія народныя песні «Ой, ты, сад мой зялёны», «Салавей», «Ой, ты, сад мой зялёны». Гора, смутак, цяжка доля ў мінным забытага лёсам народа гучыць у сумных мелодыях песень. А праз некалькі хвілін выступае мужчынскі харавы калектыў работнікаў сувязі Магілёва. Матывы рабучага, адноўленага жыцця гучыць у песнях. Мог вялікага згуртавання народнаў, радасць жыцця, шчасце калектыўнай працы чуешца ў новых савецкіх песнях. І калі хор выконвае «Марш трактарыстаў» з кінофільма «Багата янавет» і глядач чуе багатыя словы гэтай песні, ён яшчэ раз блізка алчурае, які гіганскі крок уперад зрабіў савецкі народ дзякуючы вялікай партыі Леніна-Сталіна.

Самадзейныя калектывы Хойніцкага раёна яшчэ раз прадманастравілі сваё бліскучы дасягненні, унёсшы на алімпіяду сапраўднае вясёласць, юнацкі задор, паказваючы ўзор выдатнай мастацкай самадзейнасці ў адным з глыбінных раёнаў рэспублікі. Танцоры саўгаса «Перамога сацыялізма» з сапраўдным гумарам выканалі «Шутачны танец». Танцавальна-харавы калектыў МТС пад кіраўніцтвам партгора МТС тав. Лявонішкі мастарска выканаў некалькі беларускіх народных танцаў і частушкі, прысвечаныя 20-годдзю ВЛКСМ.

Калектывы драматычнага жанра паказалі ўчора рад спектакляў. Драматычны гурток чэрвеньскага раённага Дома культуры сыграў постоўную карціну з п'есы «Партызаны» — Крапівы. Драмгурток слухач прамаршэлі паказаў яўрэйскую п'есу «Грышэль Астрапольск», драматычны калектыў гомельскага клуба чыгуначнікаў імя Леніна а поспехам паказаў п'есу «Слава» — Гусева.

ПАДРЫХОТКА ДА ХХІ ГАДАВІНЫ КАСТРЫЧНІКА

ПЕРАД СВЯТАМ

Байцы, камандзіры і жанкі начальніцкага састава Н-скай часці дзейна рыхтуюцца да сустрэчы ХХІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Штодня работа праводзіцца па афармленню фасада будынка, інтэрнатаў ляскага пакоя. Рыхтуюцца фотавыставы, якія пакажуць жыццё і бойцы і камандзіраў часці. Мастаі байцы малюць дэкаратыўныя панэлі, дыяграмы і т. д. Чырвоная моен тав. Волкаў намаляваў 2 дэкаратыўныя панэлі — «Конная разведка» і «Разведчык».

Байцы, камандзіры і жанкі начальніцкага састава Н-скай часці дзейна рыхтуюцца да сустрэчы ХХІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Штодня работа праводзіцца па афармленню фасада будынка, інтэрнатаў ляскага пакоя. Рыхтуюцца фотавыставы, якія пакажуць жыццё і бойцы і камандзіраў часці. Мастаі байцы малюць дэкаратыўныя панэлі, дыяграмы і т. д. Чырвоная моен тав. Волкаў намаляваў 2 дэкаратыўныя панэлі — «Конная разведка» і «Разведчык».

Чырвоная армія самадзейнасць

У Н-скай часці гэтымі днямі буйна арганізаван працяг мастацкай чырвоная армія самадзейнасці. Выступілі зводны духавы аркестр пад кіраўніцтвам тав. Ляхавіцкага, мужчынскі хор, ансамбль песні і пляскі, акрабраты тт. Платаў і Саф'янікаў, танцоры тт. Ефрэмаў, Рубцоў і інш.

Чырвоная армія самадзейнасці працягвае пераважную працу дэпутата Вярхоўнага Савета РОФСР тав. Лебедзева-Кумача.

Лепшыя выканаўцы выступаюць на ўрачыстых вечарах, прысвечаных ХХІ гадавіне Вялікай Кастрычніка.

Рэйс паравоза „СУ 211-37“

Дзень слаўнага XX-годдзя ляскага сталінскага камсамольскага маладзёжнага брыгады паравоза «211-37» адзначыла новымі поспехамі. 28 і 29 кастрычніка маладзёжныя машыністы тт. Папковіч, Карловіч, памочнікі тт. Сяргеева, Гаўрылік, качагары тт. Прымак, Гарбачоў правілі скразны рэйс з Масквы да Менска кур'ёрскі поезд точна па графіку. Гэтая паводка паказвае, што кур'ёрскія паязды з Масквы да Менска і наадварот адным паравозам зменны ў Оршы і Смаленску.

Кіно ў дні кастрычніцкіх свят

У дні святкавання ХХІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў кінатэатрах гарадоў і раёнаў БССР будзе дэманстравана 80 назваў лепшых савецкіх фільмаў. У іх паказана роля партыі большавікоў і яе геніяльнага правядзючы Леніна і Сталіна ў Вялікай Кастрычніцкай, гераічнай Чырвонай Арміі, шчаслівае і радаснае жыццё працоўных нашай радзімы, а таксама барацьба працоўных краін капітала за сваё нацыянальнае вызваленне. Будучы паказаны новыя фільмы — «Чалавек з ружжом», «1 ліпеня», «Апошні аб заваяваным шчасці», «Гайчы», «Юныя комунарны».

6 і 7 лістапада на плошчах Менска, Віцебску, Гомелі, Магілёва і іншых гарадах адбудуцца адкрытыя кіносеансы. Да свят у Лёвянскім, Расонскім, Полацкім і іншых раёнах рэспублікі ўвядзены кінофінансы пры СБСР адрывае 10 новых гучавых воперавокаў.

Міжраённы ярмарак

МАГІЛЕУ. На трох рынках горада чакае перадсвяточны міжраённы ярмарак. На ярмарак прыбылі калгаснікі і асобнікі Быхаўскага, Вялікаліцкага і Чавускага раёнаў. Значна павялічыўся прывоз мяса, жывой і бітай птушкі, малочных прадуктаў, гародніны.

РАЁННЫЯ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧЫЯ ВЫСТАУКІ

З 30 кастрычніка да сярэдзіны лістапада ў большасці раёнаў БССР будзе праходзіць раёныя сельскагаспадарчыя выстаўкі. Калгасы, МТС, брыгады, званні пакажуць свае поспехі ў барацьбе за высякі ўраджаі, за далапы ўздым сацыялістычнай жыллагадоўлі. На раённых выстаўках будучы выяўлены дастойныя кандыдаты на Усеагульную сельскагаспадарчую выстаўку.

Выступленні лаўрэатаў-камсамольцаў

У Менск па запрашэнні Беларускай філармоніі прыехалі лаўрэаты - камсамольцы ўсеагульнаму музыкантскаму конкурсу Леан Завялічэвіч Яша Слабодкін і піяніст Арнольд Каплан. 29 кастрычніка яны выступілі ў Палацы піянераў, а 31 кастрычніка выступілі ў адкрытым канцэрце філармоніі ў клубе імя Сталіна.

ДЗЕННИК

31 кастрычніка ў 7 гадзін вечара ў палаце Дома партызан (уваход з вул. Кірава Марска) адбудуцца сход хатніх таварыстваў і сельскагаспадарчых таварыстваў, прысвечаны 21-й гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Вітаны выдасціца ў Стэскім РК КПС(В).

Вын. аб'явілі адназначна рэдактар Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ

З 30 кастрычніка па 6 лістапада г. г.

У ГОРАДЗЕ МЕНСКУ НА РЫНКАХ: КАМАРОУСКІМ, ЧЭРВЕНСКИМ, СУРАЖСКИМ, «25 КАСТРЫЧНИКА», КРЫТЫМ І СТАРАЖОУСКІМ ПРАВODЗІЦА

МІЖРАЁННЫ ПЕРАДСВЯТОЧНЫ ЯРМАРАК

У ярмарку ўдзельнічаюць ўсе гандлёвыя арганізацыі горада НА ЯРМАРКУ БУДЗЕ ЗАВЕЗЕНА РОЗНЫХ ПРАМІСЛОВЫХ І ХАРЧОВЫХ ТАВАРАУ НА СУМУ ДА 3-х МІЛЬЯНАУ РУБЛЕУ.

ЗАПРАШАЮЦА КАЛГАСЫ, КАЛГАСНІКІ І АДНААСОВНІКІ ДЛЯ ПРЫНЯЦЦА УДЗЕЛУ У ЯРМАРКУ.

ГОРГАНДАЛЬАДЗЕЛ.

БЕЛЛЯРЖЭТРАТ ОПЕРЫ І БАЛЕТА (памяці Дзярж. яўрэйск. тэатра БССР) 30 кастрычніка ЛЕВІДЗІАЕ ВОЗЕРА Аб'ёмнае не сапраўднае. Пачатак у 6 гадзін веч. Каса в 12 да 8 і в 5 да 8 г. веч.

Кінотэатр «Чырвоная зорка» ГАДЧЫ Кінотэатр «Інтэрнацыянал» Каларныя фільмы «ПВЕТУЧАЯ МОЛОДОСТЬ» Кінотэатр «Спартак» ДАЧКА ПАРТЫЗАНА

Дзіцячы кінотэатр ЛЕНІН У КАСТРЫЧНІКУ Кінотэатр «Нічыя алы» 1. Журнал Макоўскага студыі «Хроніка» № 45 2. ЧТЗ імя СТАЛІНА (жывапісы) 3. ПЛОДЫ МОРА (гучавы фільм у 1 ч.)

ЗБИТАВАЯ БАЗА МЕНСКАГА ХЛЕБАКАМІНАТА ТРЭСТА БЕЛПРОМХЛЕБАПЯЧЭННЯ (МЕНСК, ВІЦЕБСКАЯ БУД. 17) ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ да ХХІ гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі АД УСТАНОЎ, ПРАДПРЫЕМСТВА, АСОБНЫХ РАБНАУ, СЕЛЬСКО-ГАСПАДАРЧЫХ І ДАСТАЎКАВ НА ВЫСОКАСОТНЫЯ ВЫРАБЫ: ТАРТЫ КЕКСЫ ПІРОЖНЫЯ, СУХАРЫ, ПЯЧОНЕ ПРАНІКІ, ЗЛЮБЫ, СУПІКІ КАНДЫДЗЕРСКІЯ ВЫРАБЫ, ФЛОДЗІН, ЗВЯР-КІТКАХ, ЗЕМЛЕКУХІН, СТРУДЗЬ ЛЕЖАХ МІНДАЛЬНЫЯ КРАНДЗЕЛЬ З КАРЫЦАЙ, КАМЫШ-ВРОСТ, НУС-ВРОСТ, ТЯГЛАХ ІМВЕРЛАХ, ПУКЕР-ЛЮКАХ, ЗЕМЕЛАХ, ТОРТ ВІСКІТНЫЯ розныя сарты ХЛЕБА, А ТАКСАМА СПЕЦЫЯЛЬНЫ ДЗІЦЯЧЫ АСАРТЫМЕНТ.

ПАСТАНОВА № 31 10 ПРЭЗЫДУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКАГО СОВЕТА ад 18 кастрычніка 1988 года Аб гандлі ў перадсвяточны і святочны дні ХХІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. 1. Прадоўжыць гадзіны гандлю па ўсёй рознічнай гандлёвай сетцы па 2 гадзіны — з 30 кастрычніка па 6 лістапада ўключна на прадуктовай сетцы і 25 кастрычніка па 6 лістапада ўключна на прадуктовай сетцы і ўстанавіць кругласутачны гандаль у 7 прадуктовых магазінах з 4 па 6 лістапада ўключна. 2. Прадоўжыць гадзіны работы ў сетцы грамадскага харчавання на 3 гадзіны ў дзень з 4 па 6 лістапада ўключна. 3. Устававіць, што 7 лістапада ўсе сетка грамадскага харчавання па продажы хлеба і хлебных вырабаў, напіткаў і дробна-роўнічна сетка па продажы харчовых прадуктаў і 29 дзяржаўных харчовых магазінаў: па Горхартганлію — магазіны № 3 7 9 11 14 16 21 29 31 48 66 60 61 62 69 73 75 77 87 205 207 214 і 27; па Сялюнградку № 14 і 18; па райрастворналікарню № 81 і Ваенганлію № 3 — прадоўжыць у значна больш парадку Астатыня сетка харчовых магазінаў 7 лістапада працуе з 2 гадзі дзень. 4. 7 лістапада грамадзян гандлёвай сеткі і рынку не працуюць. 5. 8 лістапада ўсе гандлёвыя сеткі працуюць ў звычайным парадку. 6. Даручыць Горгандалядзелу працягнуць за выкананнем гэтай паставы. Старшыня Менгорсовета Е. ЛЮБІЧ. Сакратар Менгорсовета І. КАЗЛОЎСКІ.

УСЁ для ДЗЯЦЕІ у ДЗІЯЧЫМ ФІЛІАЛЕ МЕНГАЛОУНІВЕРМАГА (рог Ленінскай і Савецкай) ЕСЦЬ ВЯЛІКІ ВЫБАР ПАДАРУНКАУ ДЗЯЦЯМ да кастрычніцкіх свят СЕЦЬНЯ ПАДАК ШТО-ДЗЕННА ПАПАЎНІЕНЦА НОВЫМ АСАРТЫМЕНТАМ ЦАЦАК З 25 КАСТРЫЧНІКА да 6 ЛІСТАПАДА ДЗІЯЧЫ ФІЛІАЛ ПРАПУЕ З 9 г. 30 м. РАНІЦЫ. да 9 г. ВЕЧАРА.